



# Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

ГАЗЕТА ВЫДАЕЦЦА З 1945 ГОДА

№42 (8752)


СЕРАДА,  
4 чэрвеня 2014 года

Цана 1200 руб.

## Последний звонок. И жизни урок нас ждёт впереди...



Завершились учебные занятия для почти 3,5 тысячи учащихся школ и гимназий Мостовского района. 31 мая прошли торжества по случаю этого события. Последний звонок прозвучал для 282 одиннадцатиклассников, 27 из которых претендуют на золотые медали. В празднике приняли участие представители власти, трудовых коллективов, родители учащихся.



Торжественно, красочно и эмоционально прошёл праздник последнего звонка в Рогозницкой средней школе. Как всегда, на торжественную линейку в этот день собрались ученики и их родители, жители деревни Большая Рогозница,

представители СПК им. А. Мицкевича. Прозвучал школьный вальс, волнуя души и сердца учителей, родителей и тех, кто собирается покинуть стены родной школы. Это и грусть, и радость, и сожаление, и надежды...

Очень тёплые, сердечные слова в адрес выпускников и учеников высказали ди-

ректор Сергей Иванович Перов, первая учительница выпускников Елена Ивановна Заяц, классный руководитель Марина Збигневна Горюк. С. И. Перов вручил ученикам грамоты и дипломы, а первоклассникам от имени Белорусской федерации футбола, ОАО «Белгропромбанк» и Министрства образования

-- футбольные мячи. Главный бухгалтер СПК им. А. Мицкевича Инна Ивановна Юшкевич отметила отличников хозяйства. Очень трогательным и волнующим было прощание одиннадцатиклассников со своей родной школой.

**С. ЗВЕРОВИЧ**

На снимках: мгновения праздника. Фото автора



Люди нашей Мостовщины

# Семья – начало всех начал,

**Светлана Ивановна и Леонид Васильевич Лазаренко и их три очаровательные дочурки Анна, Татьяна и Варвара представляли наш район на региональном этапе республиканского конкурса «Семья года», который прошёл в Волковыске.**



# В жизни надёжный причал

Семья – это самое дорогое и важное, что есть у человека. Семью не заменят ни деньги, ни карьера. Счастливи тот человек, который утром с радостью идет на работу, а вечером с таким же настроением возвращается домой. Во все времена семья для человека была надежным причалом, где можно было поделиться радостью и тем самым приумножить её, с близкими людьми можно было разделить горести, без которых, к сожалению, не обходится наша жизнь. Семья – это то, что для человека почитаемо и свято. В нашем районе сегодня проживают 304 многодетные семьи, в которых воспитываются 990 детей.

**В нашем районе теперь проживают 304 многодетные семьи, в которых воспитываются 990 мальчиков и девочек. Только в этом году статус многодетных получили 17 семей.**

Светлана Ивановна Лазаренко работает библиотекарем в районной детской библиотеке, Леонид Васильевич – мастером в ДЭУ-54. Коллеги-библиотекари по доброму завидуют Светлане Ивановне, особенно в те моменты, когда дружный «девичий цветник» появляется у мамы на работе. А в последнее время это происходит все чаще: старшие Аня и Таня уже школьницы, девочки любят читать, а у мамы на работе столько интересных книг! Младшая Варя пока читать хорошо сама не умеет, но с удовольствием слушает, когда ей вслух читают сказки или коллективные стихи старшие. Коллективные семейные чтения по вечерам и обсуждение прочитанного в семье Лазаренко, благодаря маминной профессии, стали для старших и младших любимым занятием.

Воспитать ребёнка – это и благородный, но и тяжелый, и ответственный труд. А если мама – многодетная, её труд заслуживает по-настоящему уважения. Всегда ощущала заботу о себе со стороны не только родителей, но и старших сестры Тамары и брата Александра. Первенца в семье Лазаренко ждали с радостью и нетерпением. Аннушка – сегодня самая обстоятельная, самостоятельная и ответственная из девочек, может потому, что старшая. Мама вспоминает: однажды Аня ушла в магазин за мороженым, но по дороге, как настоящая хозяйка, вспомнила, что дома закончился хлеб, и вместо мороженого вернулась домой с хлебом. Своей серьезностью девочка очень порадовала в тот момент маму. А еще Аня очень трудолюбивая. Помимо учебы в пятом классе общеобразовательной школы, девочка с удовольствием посещает школу искусств, где осваивает игру на скрипке.

Средняя, третьеклассница Татьяна, в школе имеет только две «восмерки», очень любит читать, а у мамы на работе и мне кажется, что Светлане Ивановне с местом работы в этом плане повезло. Хотя она воспитывалась в семье, где было трое детей, о собственной большой семье не мечтала. Считает, что ребенок в семье, – это дар Божий, и принимать его надо с благодарностью и ответственностью, только Всевышнему решать, сколько должно быть детей в семье. Света была младшей в семье и

Мама говорит, что у девочки золотые руки: за что ни возьмется, делает так, что взрослые восхищаются. Бабушки в семье Лазаренко играют не последнюю роль. С внучками они связаны неразрывной нитью, души не чают в них. А мама, благодаря их и мужа поддержке и помощи, смогла заочно закончить университет культуры. И как не засомневаться после этого, что женщина с детьми обрекает себя на роль домохозяйки и затворницы... Сравнительно недавно семья Лазаренко пережила счастливый момент новоселья. Трехкомнатная квартира очень порадовала семью. Каждое лето Аня и Таня имеют возможность поехать на оздоровление в Италию. Воспитать человека – большой труд, воспитать достойного – огромный, а воспитать несколько детей – сродни подвигу. Зато как дороги Светлане Ивановне и Леониду Васильевичу незатейливые подарки, которые девочки делают своими руками ко дню рождения мамы и папы, каким теплом веет от домашних вечерних чаепитий, когда в просторной новой кухне за столом собирается вся дружная семья, где каждый может поделиться друг с другом сокровенным...  
**Е. СЕКЛЮКЕВИЧ**  
*Фото из семейного альбома семьи Лазаренко*

Даже самая высокая должность не доставит женщине столько радости и удовлетворения, сколько может доставить материнство. Дети – это дар Божий, и принимать его надо с благодарностью.  
**Младшая Варвара, любимница бабушки Марии Ивановны и Ольги Игнатьевны, с талантами пока не определилась, сколько должно быть детей в семье. Света была младшей в семье и**

Погляд



# Выпускны: был и небыл



Успамінаю свой выпускны бал, які мы святкавалі па заканчэнні адзінаццатага класа. Усё было даволі сціпла, бо гэта якраз быў час развала Саюзу, а значыць, паўсюдны дэфіцыт усяго. Памятаю, нам у школе нават выдалі спецыяльныя даведкі, што мы сапраўды выпускнікі, каб набыць у мясцовай краме туплі і матэрыю. Выбар і таго, і другога быў небагаты, калі не сказаць, што ён зусім адсутнічаў. Таму на святочным вечары амаль усе нашы дзючаты былі ў аднолькавых тупельках: белых, з ружова-блакітнымі устаўкамі, на невялікім абцасе. Сукенкі мы шлі ў атэльера, прычым, кожная з нас выступала ў ролі мадэльера свайго ўрачыстага ўбора.

Ніхто ў той час нават у думках не меў намеру рабіць прычоску ў цырульні. Бяссонная ноч на матуліных бігудзях, уласна змайстраваная кветка пад колер сукенкі – вось і ўся прычоска. Аднак кожная з нас лічыла сябе ледзь ні каралевай выпускнога балю. Безумоўным шыкам па тым часе была жывая музыка: так-так мы танцавалі не пад магнітафон, а пад песні ў выкананні мясцовых хлопцаў, што мелі музычныя здольнасці і неабходныя музычныя інструменты. І нават пасля дваццаці гадоў, што мінулі з таго часу, наш выпускны бал успрымаецца як самае вялікае свята, якое краане душу, як нешта роднае і дарагое, без чаго немагчыма сапраўднае жыццё. А што зараз? Жыццё змянілася, мы сталі жыць намяно лепш. Нашы дзеці маюць усё, што толькі пажадаюць. А вось значымаць выпускнога вечара згубілася, бо, на маю думку, іх стала надта шмат. Дзіця закончыла дзіцячы сад – выпускны, пачатковую школу – выпускны, дзевяты клас (базавую школу) – выпускны і, само сабой, выпускны бал пасля заканчэння адзінаццатага класа. А якія грошы на усё гэта расходуюцца! Шыкоўныя сукенкі, ды яшчэ каб не такія, як ва ўсіх, туплі з апошніх калекцый сучасных вытворцаў, стыльныя прычоскі. Прычым, нават малыя дашкаляты гатовы прасяджаць па гадзіне-другой у цырульні, каб, па словах сваіх матуль, выглядаць надзвычайна. Ды і сукенкі юных модніц нічым не саступаюць іх дарослым сяброўкам. А аб тым, што дачцэ будзе нязручна з вялізным абручом і доўгім шлейфам, бацькі не думаюць. Галоўнае, каб не горш, як у астатніх, а лепш, калі такі ўбор будзе адзіным! На дзятсадаўскіх выпускных рабат вельяляць прафесійныя клоўны, на школьных – супермодныя дзіджэй, у неба ўзмываюць сотні паветраных шароў і галубоў, а вось адчування сапраўднага свята, па словах саміх жа выпускнікоў, чамусьці няма. Чаму?!  
**Н. СВЯТЛОВА**

# ...І пераходны кубак пераможцы

У Мастоўскім раённым вузле паштовай сувязі названы пераможцы ўнутрывытворчага спаборніцтва сярод калектываў структурных падраздзяленняў. Імі сталі калектывы аддзяленняў паштовай сувязі Вялікая Рагозніца і Струбніца.



Інтрыга таго, каму ж на гэты раз дастанецца пераходны кубак і званне пераможцы, захоўвалася да апошняга. І тым прыемлем было начальніку аддзялення паштовай сувязі Вялікая Рагозніца Святлане Іосіфаўне Уліцкене атрымаць з рук начальніка РВПС Ігара Іосіфавіча Павайбы дыплом, каштоўны падарунак і кубак. Калектыву гэтага аддзялення сувязі стаў пераможцам сярод структурных падраздзяленняў РВПС першай групы. -- Будуем старацца ўтрымаць лідэрства, -- паабяцала Таццяна Уладзіміраўна, прымаючы дыплом, падарунак і кубак. Як падкрэсліла галоўны эканаміст РВПС Ганна Іванаўна Волах, абавязковы ўмовы і паказчыкі ўнутрывытворчага спаборніцтва былі разгледжаны на сумесным пасяджэнні адміністрацыі і прафка-

матэрыяльнай арганізацыі раённага вузла паштовай сувязі. -- Ацэньваліся забеспячэнне выканання планава-эканамічных паказчыкаў, павышэнне эфектыўнасці вытворчасці, найбольш поўнае і якаснае абслугоўванне суб'ектаў гаспадарання, юрыдычных і фізічных асоб, прадпрыемстваў, арганізацый, установаў і насельніцтва сродкамі і паслугамі сувязі, прадастаўленне шырокага спектра на профільных паслуг на высокім якасным узроўні, -- патлумачыла Ганна Іванаўна. А вось калектывы аддзялення паштовай сувязі Масты-2 быў адзна-

чаны як пераможца абласнога спаборніцтва па продажы паслуг лінейкі «Камфорт» сярод аддзяленняў паштовай сувязі Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта». Дыплом з пажаданнямі так трымаць і далей быў уручаны начальніку аддзялення Таццяне Мікалаеўне Рудаквай. **Н. ШЭУЧЫК**  
На здымку: начальнік раённага вузла паштовай сувязі Ігар Іосіфавіч ПАВАЙБА з начальнікамі аддзяленняў паштовай сувязі Вялікая Рагозніца і Струбніца Святланай Іосіфаўнай УЛІЦКЕНЕ і Таццянай Уладзіміраўнай ШЧАНОВІЧ.  
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Информация для вас

# Заказать справку можно по телефону

В 2013 году отделом ЗАГС Мостовского райисполкома было выдано 1409 справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния. Самыми востребованными из них стали справки, содержащие сведения из записи акта о браке (для подтверждения добрачной фамилии, для улучшения жилищных условий), справки, содержащие сведения из записи акта о рождении, подтверждающие, что запись об отце ребёнка произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке. В соответствии с п. 5.14 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, срок выдачи справки – 3 дня со дня подачи заявления при наличии соответствующей записи, а при отсутствии такой записи – 1 месяц. Для удобства граждан отделом широко используется практика подготовки справок по предварительным телефонным заявкам. Позволив нам и заказав необходимую справку, вы с лихвой сэкономите свое время. Особенно актуальна данная практика для жителей сельских населенных пунктов района, которые заинтересованы получить необходимый документ в день приезда. К сведению граждан: во избежание очередей, в целях оперативной работы отделом ЗАГС Мостовского райисполкома производится предварительная запись на приём по всем осуществляемым административным процедурам. Предварительно записаться на приём, заказать справку можно по телефонам: 3-34-06, 4-53-55.  
**Т. ГЕРМОСЬ,**  
начальник отдела ЗАГС

Есть проблема

# Будьте бдительны: в городе варвары



-- Наверное, подростки ночью «повеселились», -- с огорчением предполагает мастер зелёного хозяйства РУП ЖЖХ Александра Ивановна Артиш, которую мы встретили возле перевёрнутых цветочниц. С грустью и сожалением смотрела она на сломанные цветы, которые ещё недавно здесь сажала, аккуратно подбирая по размеру и цвету. -- И кому понадобится это делать?! -- дрожащим голосом продолжает наша собеседница. -- Ведь мы стараемся, чтобы в городе красиво было, уютно... Надеюсь, что милиция сумеет найти виновных и наказать их по всей строгости закона. Не менее расстроена Александра Ивановна и продолжающимися фактами краж цветов и кустов с городских клумб. -- На днях тоже вызвали милицию, -- рассказывает мастер зелёного хозяйства ЖЖХ. -- Около кинотеатра «Современник» было украдено около ста штук цветов на сумму

более миллиона рублей. Воруют практически со всех клумб: на кольце, возле магазина «Пачастунак з Ваукавыска», по улице Советской и даже возле памятника погибшим воинам. Ещё более печально, что делают это взрослые. Как-то ещё раньше наши работники пытались остановить пожилую женщину, которая среди бела дня вырывала цветы на клумбе у кольца, на что она ответила: «А мне надо!». Каждый год мы на страницах нашей газеты рассказываем о фактах краж цветов и разорения городских клумб, взывая к совести мостовчан. Но то ли те, кто это делает, не выплывают и не читают районку, то ли им совсем не знакомы такие общечеловеческие понятия, как совесть и стыд. А потом они же ещё и ругают ЖЖХ за плохо убранный участок или неухоженную клумбу... Неужели возле каждой цветочницы и клумбы нужно ставить милиционеру? Неужели именно такой урок «хозяйствования» мы хотим подать нашим детям, которые стремятся во всём походить на старших? Ведь, возможно, среди тех подростков, что перевернули цветочницы, были и дети горожан, которые под пороком ночи «пересаживают» красивые цветы к себе в огород.  
**Н. ШЕВЧИК**

В минувшую пятницу многие мостовчане, спешившие утром на работу, были просто ошарашены и возмущены увиденным. Возле дома №48 по улице Советской какие-то варвары, по-другому их и не назовёшь, перевернули железные кованые цветочницы. Рассыпанный по тротуару песок, завядшие сульфиты и испорченное настроение -- вот итог их грязной работы.





**ДОРОГАЯ  
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА БУЛАТОВА!**  
Поздравляем тебя с 55-летием!

С днём рождения, тётя,  
Я поздравить поспешу,  
Пожелать большого счастья,  
И ещё я тебе скажу:

«Не найти и в целом мире  
Человека мне добрей,  
И прекрасней, и милее,  
И к тому же веселей!

Оставай же такою  
Ты всегда, из года в год,  
Пусть за твою спиною  
Ангел добрый в шаг идёт.  
Для меня ты -- самый лучший,  
Самый добрый человек,  
Я желаю тебе здоровья,  
Чтоб прожить ни один век!

С любовью и уважением  
племянница Ирина




От всей души поздравляем  
**ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ ПРОКОПОВИЧ**  
с юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья,  
пусть беда и горе обходят твой дом стороной!  
Сколько прожито лет,  
Их не надо считать,  
В этот светлый и  
праздничный день

Мы хотим пожелать:  
Не болеть, не стареть,  
Не грустить, не скучать  
И ещё много лет юбилей встречать!

Твои подруги: Я. И. Оношко, Н. С. Лозко



**УВАЖАЕМАЯ  
ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА ПРОКОПОВИЧ!**  
Поздравляем Вас с юбилеем!

Эта крупная в жизни дата --  
Ваш торжественный юбилей,  
Значит, много от жизни взято,  
Ещё больше отдано ей.  
Процветания Вам, благополучия  
И огромной удачи в пути!  
Пусть окажутся самыми лучшими  
Те года, что ещё впереди!

Коллектив работников автотранспортного цеха  
ОАО «Мостовдрев»



Замалёўка з наттуры

## Платны прыём

Марынка стаяла каля ўваходу ў касцёл і ціха плакала. Ад крыўды і сораму ў горле застыў камяк.

Шла служба. Усе сядзелі па лавах і засяроджана дасылалі свае малітвы да Усявышняга. Ёй жа было не да таго. Незразумелае пацужцё знявагі не давала засяродзіцца на прапаведзі святара. Як так магло стацца, што ёй не хапіла месца? Не, яна не прынцэса, можа і пастаяць, не ў гэтым справа. Толькі неяк прыкра стала на душы пасля слоў бабы Ядзі, якая падскочыла да дзючыны, калі тая уселася на лаву.

-- Ты што, вочы згубіла? Не бачыш, што на лаве падпісана: "Ядвіга Кахновіч". Гэта маё месца.

-- А дзе тады мне сесці? -- разгубілася Марынка.

-- А ты на лавы грошы давала?

-- Не.

-- То тады і стой дзе-небудзь у кутку, сама вінаватая. У роднай вёсачцы Марынка бывала нячаста, а калі прыязджала ў старую бацькоўскую хату, старалася не абмінуць і касцёл, дзе калісьці хрысцілася, хадзіла кожную нядзелю з бацькамі на службу, а пасля і вячалася. Ішлі гады, мяняліся ксяндзы, а храм усё роўна заставаўся дарагім і родным.

І вось, на табе, як усё змянілася з моманту яе апошняга прыезду. І людзі, здаецца, усё тыя ж, і пах ад запаленых свечак такі ж блізкі і знаёмы. Толькі Марынкы больш няма тут месца, як быццам нехта ўзяў і вырашыў арганізаваць да Бога платны прыём...

А. КАНДРАТОВІЧ

## Улыбнитесь



Девушки, выходя замуж, весят 40-50 кг -- мелким легче проникнуть в дом мужа. А через короткое время они становятся в два-три раза тяжелее, чтобы их сложнее было оттуда вытолкнуть.



«Бывает, просто молчишь, а тебя уже неправильно поняли».



У некоторых отпуск и работа отличаются лишь тем, за каким компьютером они сидят.



-- Фима, мой уехал на две недели! Как только освободишься, сразу же ко мне. Ой, простите, я, кажется, телефоном ошиблась...

-- Ничего страшного, диктуйте адрес!

В нашем городе Мосты

## И красота, и вдохновенье



Ансамбль барабанщиц и тамбур мажорки ДШИ всегда восхищает мостовчан.  
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

## Зара над Нёманам

Мастоўская раённая газета.  
Газета выходзіць у сераду і суботу.  
У тыдзень выпускаецца два нумары.  
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці, Рэспублікі Беларусь.  
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.  
Рэг. пасв. № 1214 ад 8 лютага 2010 года.  
Аб'ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

АДРАС  
РЭДАКЦЫІ:  
231600,  
г.Масты,  
вул.Савецкая,34  
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра "Зары над Нёманам"  
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП "Гродзенская друкарня":  
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,  
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.  
Падпісана да друку ў 10.00. Тыр. 4387 Зак. 3343

Наш сайт у інтэрнэце:  
<http://www.mosty-zara.by>

Электронная пошта E-mail  
адрес: [zarja@mail.grodno.by](mailto:zarja@mail.grodno.by)

ISSN 2218-919X



Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць аўтары публікацый. Выказаньня ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншай рэкламы рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.